

№05 (100)
травень 2010

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

У НУМАРЫ:

**“БУДЗЬМА!” ІДЗЕ
Ў НАРОД**
Працяг на стар. 3

**АБРАМЫ
ПЕРАМОЖЦА
КОНКУРСУ ЭСКІЗАЎ
ДОШКІ Ў ГОНАР
ЛАРЫСЫ ГЕНЮШ**
Працяг на стар. 5

**ВЫЙШАЎ НОВЫ
“КНІГАНОША”**
Працяг на стар. 5

**ВЫЙШЛА ПЕРШАЯ
КНІГА “БЕЛАРУСЫ Ў
ЛІТВЕ: УЧОРА
І СЕІННЯ”**
Працяг на стар. 5

**ВЕЧАР ПАМЯЦІ
АДОЛЬФА КЛІМОВІЧА
Ў ВІЛЬНІ**
Працяг на стар. 7



У Мінску адбылася презентация “Беларусаў у Вялікабрытаніі”

Презентация даследавання гісторыка Наталлі Гардзіенкі “Беларусы ў Вялікабрытаніі” адбылася 14 траўня ў Мінску, у памяшканні Гістарычнай майстэрні.

Нагадаем, “Беларусы ў Вялікабрытаніі” – 18-я кніга серыі “Бібліятэка Бацькаўшчыны”, заснаванай у 2004 годзе Згуртаваннем беларусаў свету “Бацькаўшчына”. Першая презентация кнігі адбылася ў Вялікабрытаніі 17 красавіка падчас святочнай вечарыны з нагоды адкрыцця грамадскай залі ў

Беларускім доме ў Лондане. І вось 14 траўня кніга была презентаваная беларускім чытачам.

Распачаць імпрэзу спадарыня Наталля запрасіла куратора аддзялення найноўшай гісторыі Беларускага Калегіума, гісторыка Захара Шыбеку і зрабіла гэта зусім не выпадкова. Па-першае, мерапрыемства праходзіла ў межах лекцыі Наталлі Гардзіенкі ў Беларускім Калегіуме, а па-другое, Наталля сама з'яўляецца выпускніцай гэтай установы.

“Я лічу, што ўзыцца за

распрацоўку такой тэмы – гэта герайчны ўчынок з боку Наталлі Гардзіенкі, – адзначыў Захар Шыбека. – Яна маладая маці, малады кандыдат, толькі ўладкавалася на працу, і ўзыцца за распрацоўку такой тэмы было няпроста. Тым не менш, у Наталлі хапіла мужнасці і прафесіяналізму напісаць такую грунтуюную кнігу”.

Думку Захара Шыбекі падтрымаў і прафесар Адам Мальдзіс: “Я лічу, што гэтая кніга – падзея ў нашым гістарычным і культурным жыцці”. Професар Мальдзіс

распавёў пра свой першы візіт у Вялікабрытанію, які адбыўся ў 1980-я гады, пра знамяствства з беларускім мільянэрам з Вялікабрытаніі Янам Дамінікам ды пра іншыя цікавыя моманты, звязаныя з беларусамі Вялікабрытаніі.

На сустрэчы прысутнічаў прадстаўнік Міністэрства культуры Уладзімір Шавялеў. Ад імя міністра культуры Паўла Латушкі ён павіншаваў Наталлю і Алега Гардзіенкаў з тым, што “звершаная вялікая навуковая праца, і гэтая праца ўжо набыла нейкія матэрыяль-





Выступае Ніна Шыдлоўская

ныя рысы. Ужо ёсьць книга, якую можна чытаць, якую можна падараўваць ці праста даць пачытаць суседзям і знаёмым". Як перадаў Уладзімір Шавяляў, на думку Паўла Латушкі, гэтая книга – "яшчэ адзін крок у пазнанні гісторыі нашай краіны і ў яднанні беларусаў, якія жывуць не толькі на тэрыторыі

роднай Беларусі, але і за яе межамі".

Падчас імпрэзы падзяку Наталлі і Алегу Гардзіенкам выказала і старшыня Рады Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" Ніна Шыдлоўская. Яна нагадала, што апроц "Беларусаў у Вялікабрытаніі" Наталлі Гардзіенцы належыць і кніга "Беларусы ў Аўстраліі". Да таго ж, яна была рэдактарам кнігі "Беларусы ў Аргенціне: грамадская дзеянасць і рээміграцыя ў СССР (1930–1960-я гг.)". "Наколькі складана было працуваць над

кнігай Наталлі, і я, і Алена Макоўская ўсведамлем, бо мы самі былі ў Беларускім доме, у гасцях у Аляксандра Надсана, мы бачылі кнігі, фаліянты, якія там захоўваюцца, і каб не разгубіцца ў безлічы арыгінальных старажытных твораў, прааналізуваць іх і зрабіць энцыклапедыю беларусаў

Вялікабрытаніі, трэба вельмі шмат працы, інтэлектуальных і душэўных выслікаў", – адзначыла Ніна Шыдлоўская.

Затым слова ўзяла аўтарка кнігі Наталля Гардзіенка. Яна распавяла пра тое, як і калі пачалася беларуская прысутнасць на Брытанскіх выспах, расказала пра гісторыю заставання найстарэйшай беларускай арганізацыі ў Вялікабрытаніі – Згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі, пра выбітных асобаў Беларускай Брытаніі, беларускіх каталіцкіх і праваслаўных святароў. Асобную ўвагу Наталля Гардзіенка аддала аповеду пра беларускія мясціны ў Вялікабрытаніі.

Дзякуючы яе аповеду, думаю, у кожнага з прысутніх склалася сваё ўражанне аб багацці і непаўторнасці беларускага жыцця на Брытанскіх выспах.

У канцы імпрэзы Наталля Гардзіенка падзякаўала прысутным за тое, што прыйшлі, і запрасіла на презентацыю новай кнігі. "А яна абавязкова будзе!" – запэўnilа спадарыня Наталля.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС“Бацькаўшчына”

“БЕЛАРУСЫ ЗАМЕЖЖА” ЦІ “СУАЙЧЫНІКІ, ЯКІЯ ПРАЖЫВАЮЦЬ ЗА МЯЖОЙ”. ЯКІ ЗАКОН НАС ЧАКАЕ?

Працягваецца праца над праектам Закона аб беларусах замежжа. МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” атрымала на разгляд праект Закона Рэспублікі Беларусь “Аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой”, распрацаваны Міністэрствам замежных справаў Беларусі, а таксама аналіз заканадаўства іншых краінаў, у тым ліку і тых, што былі прадстаўленыя Бацькаўшчынай.

Як паведамлялася раней, пасяджэннерабочайгрупапараспрацоўцы праекту закона, у склад якой увайшло і кірауніцтва “Бацькаўшчыны”, адбылося 24 снежня 2009 года. На разгляд быў прадстаўлены два праекты дакумента – распрацаваныя МЗС Беларусі і Згуртаваннем беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

З ліста, дасланага на адрес “Бацькаўшчыны”, і з прапанованага да разгляду праекту закона вынікае, што, закон будзе насыць назуву “Закон аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой”, а не “Закон аб беларусах замежжа”, што прапаноўвалася дэлегатамі Пятага з’езду беларусаў свету.

Нагадаем, што яшчэ падчас працы над законопраектам у 2002 годзе “Бацькаўшчына” выказала перасцярогу ў сувязі з вызначэннем назвы закону і, адпаведна, мэтавай групы. Тады юрыдычнай камісіяй Згуртаван-

ня быў праведзены маніторынг сярод старшыні ў беларускіх суполак замежжа, і большасць аптытаных выказаліся за тое, каб называцца “беларусамі”, а не “суайчыннікамі”. Гэта звязана найперш з тым, што гэтыя людзі працуяць на развіццё беларускай культуры, на падвышэнне прэстыжу беларускай дзяржавы ў свеце, яны лічаць сябе беларусамі і хочуць звацца беларусамі. Паколькі закон арыентаваны на іх, то трэба ўлічваць іх меркаванні. Больш за тое, вызначэнне беларусаў як суайчыннікаў будзе надалей размываць іх ідэнтыфікацыю і паслабляць дзеянасць закона. У дадзеным выпадку вядзенца гутарка пра вызначэнне сутнаснай сувязі замежнага грамадзяніна, якога паралельна асімілюе іншамоўнае і іншакультурнае асяроддзе Беларусі, якая як дзяржава павінна быць зацікаўленая ў пашырэнні сваёй культурнай і інфармацыйнай прысутнасці, падтрымцы беларусаў замежжа. Тому дакладнасць і матываванасць мусіць быць як у змесце самога дакумента, так і ў фармулёўках і тэрмінах.

Пытанне аб назве закона і вызначэнні мэтавай групы будзе яшчэ раз падымацца прадстаўнікамі “Бацькаўшчыны” на наступным пасяджэнні рабочай групы. Акрамя таго, у адпаведнасці з запытам На-

цыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” рыхтуе свае прапановы па наступных пытаннях:

- прававое становішча беларусаў замежжа пры знаходжанні ў РБ;
- віды і формы дзяржаўнай падтрымкі беларусаў замежжа;
- рэпатрыяція беларусаў замежжа ў РБ;
- катэгорыі асобаў, якія могуць быць аднесеныя да беларусаў замежжа.

Прапановы па дадзеных пытаннях у адпаведнасці з праектам закона, зацверджаным Пятым з’ездам беларусаў свету, найбліжэйшым часам будуть дасланы ў Нацыянальны цэнтр.

На найбліжэйшым пасяджэнні рабочай групы прадстаўнікі “Бацькаўшчыны” маюць намер пераканаць дзяржарганы ў неабходнасці ўжывання паняцця “беларусы замежжа”, а не “суайчыннікі, якія пражываюць за мяжой”, а таксама адстойваць палажэнні праекта закона аб беларусах замежжа, зацверджанага на Пятым з’езду беларусаў свету, з тым, каб будучы закон не насыць дэкларатыўныя характеристар, а быў законам наўпростага ўздзейнія і максімальна ўлічваў інтерэсы беларусаў замежжа.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС“Бацькаўшчына”

“БУДЗЬМА!” ІДЗЕ Ў НАРОД

Агульнацыйная грамадская культурніцкая кампанія “Будзьма беларусамі!”, галоўным каардынатарам якой з’яўляецца МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”, набывае новую якасць. Падчас прэс-канферэнцыі ў красавіку афіцыйна было аб’яўлена, што кампаніяյ узяты новы курс – курс на пашырэнне.

“Нашая першасная задача была ў тым, каб аб’яднаць беларусацэнтрычных людзей для супольнага дзеяння – правядзення разнастайных культурных мерапрыемстваў: канцэртаў, літаратурных імпрэзаў, мастацкіх выставаў, – гаворыць каардынатор кампаніі “Будзьма!” Алена Макоўская. – Наступны этап, на які мы выходзім, – пашырэнне. Мяркую, у нас гэта атрымліваецца, – значная колькасць людзей, якая знаходзілася па-за межамі беларускай культурнай прасторы, стала яе часткай”.

У адпаведнасці з новай стратэгіяй кампанія робіць акцэнт не на колькасці, а на якасці мерапрыемстваў. “Будзьма!” найперш арыентуецца на праекты, якія маюць патэнцыял стаць папулярнымі сярод значнай колькасці насельніцтва краіны.

Сярод першых кроакаў на шляху да пашырэння нельга не прыгадаць дабрачынны канцэрт “Добры фэст”, які адбыўся 22 красавіка ў мінскім клубе “Рэактар”. У фэсце ўзялі ўдзел гурты “IQ48”, “Neuro Dubel”, “B:N”, “ZM99” (“Змяя”), Алег Хаменка (гурт “Палац”). Сродкі ад мерапрыемства пайшли на падтрымку дзяцей-інвалідаў Чэрвенскага і Гарадзішчанскага дамоў-інтэрнатаў. На наступны дзень, зноў у “Рэактары”, у межах кампаніі “Будзьма беларусамі!” адбылася прэзентацыя ўнікальнага праекту-антрэпрызы “У нескладавае”, створанага вядомым беларускім музыкам Раманам Арло-



Паштоўка да свята Юр'я

вым у суаўтарстве з самымі цікавымі музыкамі і паэтамі Беларусі.

У красавіку на сайце кампаніі budzma.org распачалася акцыя “Імёны Беларусі: топ-12”. Мэтэ акцыі – выбраць імёны тых асобаў, якія сёння могуць найболыш паспяхова ствараць пазітыўны вобраз Беларусі ў свеце. На першым этапе акцыі чытачы сайта дасылалі свае прапановы “Імёнаў Беларусі”. З улікам гэтых прапановаў быў апублікованы спіс са ста дваццаці асобаў. Потым шляхам галасавання быў складзены Топ-12 імёнаў Беларусі. У выпніку будзе створаны буклет і CD, якія кампанія “Будзьма беларусамі!” пропануе ўсім зацікаўленым: экспкурсійным агенцтвам, турыстычным фірмам, грамадскім і дзяржаўным арганізацыям, якія папулярызуюць Беларусь за мяжой.

Яшчэ адна ўнікальная акцыя, якую праводзіць кампанія “Будзьма

беларусамі!”, называецца “Будзьма з беларускімі святамі!”. Сэнс у тым, што напярэдадні традыцыйных беларускіх святаў на сайце кампаніі і ў сістэме fly-cards з’яўляюцца паштоўкі, прысвечаныя беларускім святам і абрарам з арыгінальным апісаннем. Кожны, хто збярэ ўсе паштоўкі (а колькасць іх арганізаторамі не паведамляецца) атрымае ўнікальны і прывабны прыз ад кампаніі “Будзьма беларусамі!”. Падказкай удзельнікам акцыі стануць флэш-анімаваныя паштоўкі, што будуць з’яўляцца на сайце напярэдадні абранных святаў. Ужо цяпер на сайце можна паглядзець паштоўкі да святаў Юр’я і Куст. Мастак – Міхал Анемпадыстай.

Кампанія “Будзьма беларусамі!” у партнёрстве са спецыялізаваным інтэрнэт-рэурсам Marketing.by 13 траўня распачала конкурсны этап Першага фестывалю беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі “Adnak!” Галоўная мэта падрыхтоўчага перыяду – сабраць усе працы беларускіх рэкламістаў, зробленыя на беларускім мове за апошнія тры гады. На думку арганізатораў, фестываль будзе судзейнічаць выпрацоўцы нацыянальных прыярытэтаў у рэкламе, пошуку новых формаў камунікацыі, выяўленню важных, цікавых і эфектуўных тэндэнций у грамадскіх камунікацыях. Даведацца падрабязнасці пра фестываль можна на адмысловым сайце adnak.by.

Акрамя вышэйназваных унікальных будзьмаўскіх акцый у межах кампаніі па-ранейшаму праходзяць канцэрты, літаратурныя сустэрэчы, выставы, фестывалі, презентацыі ў розных гарадах і мястэчках Беларусі. Пра ўсё, што адбываецца ў межах кампаніі “Будзьма беларусамі!”, можна даведацца на сайце budzma.org.

Паводле budzma.org

У ГАЛЕРЭІ “Ў” ДЫСКУТАВАЛІ ПРА АДМЕТНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ ЖАНОЧАЙ ПРОЗЫ

Другая сустэрэча ў межах дыскусійнага праекту “Жаночы досвед у грамадстве і літаратуры” адбылася 19 траўня ў Мінску.

Нагадаем, гэты дыскусійны праект рэалізуецца супольна творчай прасторай “BYBOOKS”, ГА “Саюз беларускіх пісьменнікаў”, МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” і выдавецкай серыяй “Кнігарня “Наша Ніва”.

Дыскусіі вядуцца на падставе двух зборнікаў жаночай прозы – “Жанчыны выходзяць з-пад кантролю” (Кнігарня “Наша ніва”, 2007) і “Па-

кахай мяне, калі ласка” (Кнігарня пісьменніка, 2009). У галерэі “Ў” аўтаркі гэтых кніг, эксперты і запрошаныя гості дыскутувалі пра тое, чым ёсць сучасная беларуская жаночая проза, у чым яе адметнасць.

“Нам удалося запрасіць людзей, якія, магчыма, ніколі не задумваліся пра тое, што ёсць жаночая проза і чым яна ёсць, – гаворыць кіраўнік праекту Аляксандра Дынько. – Інават прыйшлі тэя людзі, якія, можа, беларускую кнігу не ўзялі б у рукі. Нам удалося ўцягнуць іх у дыскусію, зрабіць гэтую

дыскусію цікавай для абодвух бакоў – як для літаратуразнаўцаў, так і для чытачоў”.

Наступныя сустэрэчы ў межах дыскусійнага праекту “Жаночы досвед у грамадстве і літаратуры” пройдуть у Мінску з 10 па 15 чэрвеня. Яны будуць прысвечаныя тэмэ жаночага актыўізму.

Да дыскусіі будуць запрошаныя актыўісткі жаночых грамадскіх арганізацый.

Паводле “Польскага радыё для замежжа”

ЦУДЫ БЫВАЮЦЬ. ПРЫНАМСІ Ў ІРКУЦКУ

Гавораць, цудаў не бывае. Аднак старшыня Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага Алег Рудакоў сваім прыкладам абвяргае гэтае выслоюё. Гэты іркуцкі беларус здолеў у далёкім Прыбайкальскім краі стварыць сваю Беларусь, такую, аб якой многія тут, у этнічнай Беларусі, толькі мараць.

Відавочна, што ў сённяшніх умовах захаваць нацыянальную беларускую ідэнтычнасць складана і ў самай Беларусі, не тое што за яе межамі. Тым не менш, Алег Рудакоў не толькі застаўся сапраўдным беларусам, жывучы ў Іркуцку, але яшчэ і выгадаваў маладую плынь іркуцкіх беларусаў, якія з годнасцю могуць працягнуць развіваць усе кірункі дзейнасці, якімі займаеца Іркуцкае таварыства беларускай культуры імя Я. Чэрскага.


Нездарма кіраўнік Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына” Алена Макоўская 27 красавіка падчас сустрэчы з Алегам Рудаковым у Мінску адзначыла: “Дзякуючы Алегу Рудакову, яго актыўнасці, яго дзейнасці і апантанасці, беларусам Прыбайкаля, якіх сёння каля 40–50 тысяч, я думаю, асіміляцыя не пагражает”. Гэта прытым, што ў Расіі сапраўды сур'ёзна стаіць праблема асіміляцыі Беларусаў. Па словах Алены Макоўскай, з мінулага перапісу з карты Расіі кудысьці знікла 500 тыс. беларусаў.

Таму і глядзяць на Алега Рудакову як на сапраўдны цуд кіраўнікі беларускіх суполак у Расіі ды наўзахваткі запрашаюць да сябе, каб падзялітуся досведам.

І сапраўды, як адзначыла Алена Макоўская, “бадай што, Алегу прыйшоў час ездзіць з майстар-класамі па іншых суполках беларускага замежжа, дзяліцца ноў-хаў”.

Як усё пачыналася і чым сёння жыве ІТБК, маглі даведацца з першых вуснаў удзельнікі сустрэчы ў Мінску, а таксама задаць свае пытанні і ўбачыць на ўласныя очы, як праходзяць беларускія абрадавыя святы ў Іркуцку. Мясцовая тэлебачанне не без прычыны любіць бываць на святах іркуцкіх беларусаў, таму відэаматэрыялаў назіралася шмат.

Праца па стварэнні ІТБК пачалася ў 1995 годзе, калі Алег Рудакоў выпадкова трапіў на з'езд Таварыства беларускай мовы. Пасля выступлення на з'ездзе Алегу Рудакову задавалі шмат пытанняў пра беларускае жыцце ў Іркуцку, пыталі, да прыкладу, ці ёсць там асяродкі беларускіх вайскоўцаў, ці стаіць у Іркуцку помнік белару-



Алег Рудакоў і Але́сь Камоцкі

скаму навукоўцу Яну Чэрскому, які там працаваў. Вярнуўшыся ў Іркуцк, Алег Рудакоў вырашыў абавязкова знайсці адказы на гэтыя пытанні. З гэтага і пачалася праца па стварэнні аргкамітэту і ўтварэнні Іркуцкага таварыства беларускай культуры. Штуршком для працы з'явілася якраз Таварыства беларускай мовы.

Распавёў сп. Алег і пра першыя цяжкія, і пра тое, як давялося адстойваць назну таварыства.

“Калі я ствараў нашу суполку, выступаў на мясцовым тэлебачанні. Я распавёў пра тое, што таварыства носіць імя Яна Чэрскага, і пра Чэрскага трошкі распавёў. Я сказаў, што гэта беларус, а не паляк. Гэта быў шок для палякаў тамтэйшых, – узгадвае Алег Рудакоў. – Яны потым абрывалі тэлефоны, у рэдакцыю тэлефанавалі, прасілі даць абавяржэнне. Крычалі: “Каго вы выпусцілі?”. Я тады быў усяго толькі адстаўны афіцэр і студэнт гістарычнага факультэта. Яны пачалі ціснуць на рэдакцыю праграмы. Мне патэлефанаваў журналіст і кажа: “Што рабіць?”. Я прапанаваў зладзіць круглы стол ў жывым эфіры. Я з аднаго боку, такі студэнт сціпленькі, а яны там прафесура. Яны будуць даказваць, што Ян Чэрскі – паляк, а я буду даказваць, што ён беларус. Журналіст прапанаваў гэта палякам зрабіць. И як ён сказаў, яны брудна выгляліся і ад жывога эфіру адмовіліся. То бок яны не адважыліся ісці на жывы эфір, бо зразумелі, што ў іх няма падставаў лічыць палякам

Яна Чэрскага, які нарадзіўся ў сучасным Верхнядзвінскам раёне Віцебскай

вобласці, які на допыце казаў, што ён з паходжання ліцвін”.

Сёння ІТБК мае 11 аддзяленняў у розных гарадах Іркуцкай вобласці і працуе па 20-ці розных кірунках. Кожны месяц сябры таварыства праводзяць шэраг розных мерапрыемстваў. Гэта могуць быць беларускія абрадавыя святы, беларускія дыскатэкі для моладзі, гістарычныя вечарыны і г.д.

На імпрэзе ў Мінску прысутнічаў вядомы беларускі bard Але́сь Камоцкі, які з радасцю пацвердзіў, што ўсё, што распавядаў Алег, – праўда і толькі праўда. Але́сь Камоцкі мог упэўніцца ў гэтым падчас свайго візіту ў Іркуцк у пачатку гэтага года.

У канцы імпрэзы Алег Рудакоў выказаў думку, што і ў Беларусі таксама трэба весці працу па адраджэнні беларускай культуры і пашырэнні ведаў пра яе, і гэта абавязкова прынясе свой плён: “Я лічу, што нам усім трэба шмат працаваць на карысць пашырэння і захавання беларускай традыцый. Я думаю, што мы разам здолеем адрадзіць і наш народ, і нашу культуру, і нашы традыцыі, і беларусы будуць гучаць ва ўсім свеце як моцная, адукаваная нацыя з вялікім культурным багаццем”.

Сустрэча са старшынём Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Я. Чэрскага Алегам Рудаковым – другая ў межах цыклу сустрэч з вядомымі дзеячамі беларускага замежжа, якія Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” будзе ладзіць рэгулярна.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

АБРАНЫ ПЕРАМОЖЦА КОНКУРСУ ЭСКІЗАЎ ДОШКІ Ў ГОНАР ЛАРЫСЫ ГЕНІЮШ

Падведзеныя вынікі конкурсу эскізаў памятнай дошкі ў гонар Ларысы Геніюш. Пераможцам конкурсу стаў скульптар Генік Лойка. Менавіта ягоны праект будзе ўвасоблены ў мемарыяльнай шыльдзе, якая будзе ўсталяваная ў Празе. Дакладнае месца ўсталявання шыльды вызначаецца.

Нагадаем, конкурс быў абвешчаны Згуртаваннем беларусаў свету “Бацькаўшчына” 10 сакавіка ў међах падрыхтоўкі мерапрыемстваў па святкаванні 100-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Ініцыятыва ўсталявання памятнай шыльды ў гонар паэткі належыць беларусам Чехіі, а менавіта сябрам беларускай суполкі “Скарэна”, якая дзейнічае ў Празе.

5 траўня прайшло пасяджэнне сябраў аргкамітэту, падчас якога адбылося аблеркаванне эскізаў памятнай шыльды, прадстаўленых на конкурс. У выніку найлепшым быў прызнаны праект Геніка Лойкі. На думку сябраў аргкамітэту (у тым ліку і беларусаў Чехіі), ягоны эскіз найбольш адпавядзе кантэпцыі конкурсу і яскрава раскрывае вобраз Ларысы Геніюш.

“Геніюш блізкая мне па духу, – гаворыць пераможца. – Я лічу сябе яе нашчадкам. Тому я з задавальненнем узяў удзел у конкурсе. Да таго ж, я яшчэ і яе зямляк, я сам з Мастроўскага раёна”.



Эскіз Геніка Лойкі

Паводле задумы скульптара, памятная шыльда будзе адлітая з сілуруму (сплаў на аснове алюмінію).

Плануецца, што ўрачыстасць адкрыцця памятнай шыльды ў Празе адбудзеца ў жніўні і будзе прымеркаванае да 100-гадовага юбілею з дня нараджэння паэткі, які адзначаецца 9 жніўня.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВЫЙШАЎ НОВЫ “КНІГАНОША”

Выйшаў трэці нумар літаратурнага бюлетэня “Кніганоша” – супольны проект “Бацькаўшчыны” і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Адкрывае яго гутарка з пісьменнікам-юбілярам Віктарам Казько. Хто з ягоных літаратурных герояў аўтару самы блізкі, над чым цяпер працуе Віктар Апанасавіч, як, на яго думку, адбываецца цяперашні літаратурны працэс... Пра гэта чытайте ў інтэрв'ю з Віктаром Казько.

У нумары падаецца інфармацыя пра болей як 30 кніг. Сярод іх – “Перакулене” Рыгора Барадуліна, “На далонях вечнасці” Анатоля Бутэвіча і Уладзіміра Ягоўдзіка, “Несыметрычныя сны” Андрэя Хадановіча, “Белаосток-Полацак” Алега Латышонка і інші.

Спампаваць бюлетэнь можна на сایце zbsb.org.

Бюлетэнь “Кніганоша” распаўсюджваецца не толькі па бібліятэках Беларусі, але і па асяродках беларускай дыяспары, беларускіх бібліятэках і кафедрах ВНУ замежжа.

Калі хто мае каардынаты беларускіх кафедраў ВНУ ці беларускіх бібліятэк замежжа, просім дасылаць іх на электронную пошту: zbsb@tut.by. Дзеля папулярызацыі беларускай літаратуры за мяжой мы з задавальненнем будзем дасылаць бюлетэнь “Кніганоша” на максімальную колькасць адрасоў.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

НАВІНЫ ДРУКУ

ВЫЙШЛА КНІГА “БЕЛАРУСЫ Ў ЛІТВЕ: УЧОРА І СЁННЯ. КНІГА I”



Алесь Адамковіч з уласнай кнігай

У жыцці беларускай Вільні – значная падзея. Свет пабачыла кніга “Беларусы ў Літве: учора і сёння. Кніга I”. Напісаная жыхар Вільні, выхадзец з Шаркаўшчыны Алесь Адамковіч.

Алесь – дактарант Інстытута літоўскай мовы, працуе выкладчыкам беларускай літаратуры на філалагічным факультэце Віленскага педагогічнага ўніверсітэта. З 2002 года жыве ў Вільні і прымае актыўны ўдзел у мясцовым беларускім жыцці. У прыватнасці Алесь уваходзіць у Раду Таварыства беларускай культуры Літвы.

Кніга “Беларусы ў Літве...” прысвячаная вывучэнню старонак гісторыі беларусаў у Літве. У першай частцы на матэрыя-

лах Літоўскага дзяржаўнага цэнтральнага архіву разглядаюцца моманты з жыцця беларусаў Віленскага краю за польскім часам (1921-1939 гг.), а менавіта беларускае школьніцтва, беларускія перыядычныя выданні, а таксама некаторыя эпізоды з дзейнасці Беларускага пасольскага клуба.

У другой частцы змешчаныя інтэрв'ю са знакамітымі віленчукамі нашых дзён. Выданне адрасаванае навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам, краязнаўцам і ўсім тым, хто цікавіцца мінулым і сённяшнім беларусаў па-за межамі сучаснай Беларусі.

Як кожа аўтар, гэта толькі першая кніга з серыі, якую ён плануе прысвяціць віленскай тэматыцы. Агулам мяркуецца выдаць 4-5 тамоў. Першы том серыі выдадзены накладам 500 асобнікаў. Яго аб'ём – каля 200 старонак.

Паводле westki.info

У ВАРШАВЕ ПРАЙШОЎ ВЕЛАПРАБЕГ ПАМЯЦІ ГЕНЕРАЛА СТАНІСЛАВА БУЛАК-БАЛАХОВІЧА

Велапрабег памяці генерала Станіслава Булак-Балаховіча адбыўся ў Варшаве 15 траўня. Напярэдадні споўнілася 70 гадоў з дня забойства генерала.

Удзельнікі імпрэзы з прымацаванымі да ровараў бел-чырвона-белымі сцягамі праехалі ад цэнтра Варшавы да вуліцы Французскай, дзе 10 траўня 1940 года быў забіты генерал Балаховіч, як мяркуеца, агентамі гестапа. Там прымацаваная мемарыяльная шыльда ў гонар генерала, каля якой удзельнікі акцыі паставілі зінчы.

Потым праз уесь горад удзельнікі велапрабегу накіраваліся на магілкі "Павонзкі", дзе знаходзіцца сімвалічная магіла Булак-Балаховіча (ягона гэла так і не знайшлі). Там таксама быў запалены зінчы.

Па дарозе ўдзельнікі акцыі застрымаліся каля прэзідэнцкага палаца, каб аддаць даніну памяці трагічна загінуламу прэзідэнту Леху Качынскому.

У велапрабегу памяці генерала



Булак-Балаховіча ўзяло ўдзел каля 20 беларусаў, якія пражываюць у Варшаве, а таксама салідарныя палякі. Акцыя была арганізаваная "Беларускай

нацыянальнай памяццю" пры падтрымцы тэлеканала "Белсат".

Паводле "Радыё Свабода"
Фота: bielarusnp.blogspot.com

ВА УКРАІНЕ НАДЫШЛА "БЕЛАРУСКАЯ ВЯСНА"

У Кіеве і яшчэ некалькіх украінскіх гарадах у траўні праходзіў чацверты штогадовы фестываль актуальнага беларускага мастацтва "Беларуская вясна-2010".

Канцэрты беларускіх гуртоў, кінапаказы, фотавыставы, флэш-мобы і паэтычныя слэм-спаборніцтвы - вось толькі невялікі пералік мерапрыемстваў фестывалю. Акрамя таго, кожнага ахвотнага ўкраінца на фестывалі вучылі... быць беларусам. У межах фестывалю прыйшли майстар-класы па беларускай выпінанцы, анімацыі, фотажурналістыцы ва ўмовах цэнзуры і іншых нацыянальных відах мастацтва.

Акрамя Кіева "Беларуская вясна" надышла таксама ў такіх гарадах, як Харкаў, Львоў, Івана-Франкоўск, Чарнаўцы, Бровары, Днепрапятроўск, Херсон.

Да прыкладу, у Львоўскай кнігарні "Є" адбылося адкрыццё "Беларускай палічкі". Гэта сумесны праект Беларускага ПЭН-цэнтра, выдавецтва "Логінаў" і сеткі кніжных крам "Є" ў межах фестывалю "Беларуская вясна-2010".

Мэта праекту - наладзіць рэализацыю кніг незалежных беларускіх выдавецтваў, якія займаюцца вы-



даннем сучаснай літаратуры на беларускай мове, даць магчымасць украінкаму чытачу азнаёміцца з найбольш цікавымі і паспяховымі творамі беларускіх аўтараў апошніх гадоў.

Сярод прадстаўленых у праекце аўтараў - філософ Валянцін Акудовіч, пісьменнікі Альгерд Бахарэвіч, Зміцер Вішнёў, Адам Глобус, Уладзімір Някляеў, Ігар Бабкоў. Акрамя таго, на "Беларускую палічку" трапіць мастак Артур Клінаў са сваім альбомам дэлаведнікам па Мінску "Горад Сонца".

Прэзентавалі "Беларускую палічку" ў Львове вядомыя беларускія літаратары Вольга Бабкова, Барыс Пятровіч, Андрэй Хадановіч.

Паводле "Радыё Свабода" i kultura.lviv.ua

КАНФЕРЭНЦЫЯ "КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ" ў КРАКАВЕ

Канферэнцыя пад назвай "Культура Беларусі" адбылася 12 траўня ў Кракаве. Мерапрыемства ладзілася сіламі студэнтаў і выкладчыкаў Кракаўскага ўніверсітэта пры дапамозе Беларускага таварыства ў Кракаве.

Сярод тэмаў, якія агучваліся падчас сустэрэчы, - сітуацыя людзей мастацтва ў Беларусі, беларуская музыка этна, сучасная беларуская літаратура, архітэктура краіны, як сучасная, так і даўняя, ды іншыя.

Напярэдадні канферэнцыі ў кракаўскім кінатэатры "Аграфка" адбыўся паказ фільма "Дзікае паляванне караля Стаха" і лекцыя на тэму фільма. Таксама ў межах канферэнцыі на галоўным рынку Кракава ў клубе "У Люіса" адбылося адкрыццё выставы, прысвечанай архітэктуры і штодзённаму жыццю Гомеля.

Паводле "Польскае радыё для замежжа"

ДНІ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ ў ПОZNANI

Дні беларускай культуры ў Познані прайшли з 4 па 15 траўня. У іх межах адбылося адкрыццё выставы фатографа Валерыя Вядрэнкі "Апосталы Гервяты", даклад доктара Марыуша Маршэўскага пад назвай "Беларусь паміж Усходам і Захадам", канцэрты гуртоў "Litvintroll" і "Босае сонца" і іншыя мерапрыемствы.

Паводле afisza.org


У КРЫМЕ ПРАХОДЗІЦЬ АКЦЫЯ “НАШ СЦЯГ”

Памятная акцыя пачалася ў Ялце на магіле Максіма Багдановіча. Тут 13 траўня быў усталяваны бел-чырвона-белы сцяг, прачытаны верш паэта “Пагоня” і верш Ларысы Геніюш “Наш сцяг”. Як паэтычнае пасланне паэта Уладзіміра Жылкі прагучаў яго верш “Максім Багдановіч”.

З нагоды 110-гадовага юбілею з дня нараджэння паэта Уладзіміра Жылкі і 70-годдзя яго знаходжання ў Ялце старшыня Севастопальскага таварыства беларусаў імя Максіма Багдановіча “Пагоня” Валеры Барташ, апрануты ў нацыянальную кашулю, пранёс бел-чырвона-белы сцяг, фатаграфію Жылкі і зборнік яго вершаў па набярэжнай Ялты. Шэсце завяршилася ля сценаў сабора Яна Златавуста на Палікураўскім узгорку.

На наступны дзень сябры Севастопальскага таварыства беларусаў імя М. Багдановіча “Пагоня” і госці з Мінска прыйшлі да помніка Аляксандру Казарскаму і ўсталявалі вялікі бел-чырвона-белы сцяг на высокім флагштоку.

У памяць аб беларусах, якія зма-



Помнік А. Казарскаму

галіся за Севастопаль, годна выканалі свой ававязак у шэрагах Чарнаморскага флоту, прачытаў сваю малітву беларускі святар айцец Серафім. У сядзібе таварыства адбыўся сход, прысвечаны 110-годдзю паэта Уладзіміра Жылкі.

Паводле Валерыя Барташа

Фото: wikipedia.org

ЗНАЁМЫЯ ТВАРЫ Ў ВАРШАУСКАЙ КАВЯРНІ

Адкрыццё выставы “Беларускія партрэты” вядомага фатографа Андрэя Лянкевіча адбылося 17 траўня ў варшаўскай кавярні “Месіта”. Выставка, прысвечаная выбітным беларусам, якія жывуць у Польшчы.

Па словах аўтара, “гэта серыя партрэтаў вядомых і выбітных беларусаў, якія шмат робяць для беларушчыны, беларускай культуры, пішуць кнігі, даследуюць Беларусь. Гэта людзі, якія шмат робяць для Бацькаўшчыны, жывучы ў Польшчы, у іншай краіне, раз'яднаныя мяжой. Але памятаюць, што Беларусь – гэта іх

Радзіма”.

На выставе прадстаўленыя 14 на-
друкаваных партрэтаў і мультымедыя,
дзе ўдзельнікі праекту адказваюць на
рытарычнае пытанне: “Што для вас
значыць Беларусь?”

Іншыя працы Андрэя Лянкевіча да 13 чэрвеня можна пабачыць у Варшаўскай нацыянальнай мастацкай галерэі “Захэнта”. Там трывае вялікі праект, прысвечаны разуменню гендэру ва Усходняй Еўропе. Творчасць Лянкевіча там прадстаўленая рэпартажам пра лесбійскую сям'ю, якая живе ў Мінску і выхоўвае маленёжку дачку.

Паводле “Еўрападыў”

ВІНШАВАННІ ВІНШАВАННЕ СЯБРАЎ ВЯЛІКАЙ РАДЫ

Маём гонар павіншаваць з днём нараджэння сябра Вялікай Рады Згуртавання беларусаў свetu “Бацькаўшчына” Міколу Маркевіча (Беларусь), які нарадзіўся ў чэрвені. Жадаем шаноўнаму сп. Міколу выдатнага здароўя, аптымізму, натхнёнаі працы, поспехаў ва ўсіх спраўах.

У чэрвені наступныя сябры Вялікай Рады адзначаюць юбілеі: 12



чэрвеня – **Дзмітры Плакс** (Швецыя), 21 чэрвеня – **Валянцін Голубеў** (Беларусь), 24 чэрвеня – **Валеры Барташ** (Украіна), 28 чэрвеня – **Люген Вапа** (Польшча), 30 чэрвеня – **Лявон Юрэвіч** (ЗША). Віншуем вас з юбілеямі і зычым здароўя, шчасця, дабрабыту, узаема-паразумення з бліzkімі, плёну ў працы, здзяйснення ўсіх вашых планаў.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

У ВІЛЬНІ АДБЫЎСЯ ВЕЧАР ПАМЯЦІ АДОЛЬФА КЛІМОВІЧА

Вечар памяці, прысвечаны 110-м угодкам з дня нараджэння інжынера, беларускага грамадскага дзеяча, былога палітычнага вязня Адольфа Клімовіча прайшоў 8 траўня ў Вільні.

З паведамленнямі пра месца і значэнне Адольфа Клімовіча ў гісторыі беларускага народа выступілі журналіст Сяргей Дубавец, журналістка, супрацоўніца газеты “Астравецкая праўда” Ганна Чакур, дырэктар грамадскай арганізацыі “Віленскі беларускі музей імя І. Луцкевіча” Людвіка Кардзіс, аўтар кнігі “Нашчадак славуных крывічоў” Міхась Казлоўскі.

Вялікую цікавасць у прысутных выклікала невялічкая, але змястоўная, з густам аформленая выставка асабістых рэчаў, фотаздымкаў, дакументаў, кніг з бібліятэki Адольфа Клімовіча, якую зладзіў Віленскі беларускі музей імя І. Луцкевіча.

Прагучалі вершы Ларысы Геніюш у выкананні вучняў Віленскай сярэдняй школы імя Ф. Скарыны, “Балада Адольфа Клімовіча” (аўтар балады – Віктар Шніп) у выкананні актрысы Рускага драматычнага тэатра Літвы Любові Цімохавай.

А завяршилася імпрэза песняй на слова Ларысы Геніюш у выкананні вядомага музыка, фальклорыста і барда Алеся Лося (у запісе).

Арганізавала вечар Віленскае беларускае таварыства палітычных вязняў і ссыльных пры дапамозе і непасрэдным узделе Віленскай сярэдняй школы імя Ф. Скарыны і грамадскай арганізацыі “Віленскі беларускі музей імя І. Луцкевіча”.

westki.info

У РЭСПУБЛІЦЫ КОМІ СТВОРАННАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОЛАДЗЕВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

На працягу 13 гадоў у Рэспубліцы Комі паспяхова працуе на беларускай ніве Нацыянальна-культурная аўтанаomія “Беларусь”. Нядыўна пры аўтанаomіі была створаная моладзевая арганізацыя.

Пра тое, як гэта адбылося, і пра іншыя навіны з жыцця аўтанаomіі чытайте ў гутарцы з яе кірауніком Аркадзем Сцяпанавічам Крупенікам на сایце zbsb.org і ў наступным нумары бюлетэня “Беларусы ў свеце”.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВЕРА РАМУК (1931-2010)

5 траўня ў Чыкага пасля нядоўгай хваробы памерла Вера Рамук, актыўная дзяячка беларускага замежжа ў ЗША.

Вера Рамук нарадзілася 6 верасня 1931 года ў Сабарах (тады гэта была Польшча, цяпер - Докшыцкі раён Віцебскай вобласці) у сям'і Стэфана Жызынеўскага і Еўдакіі Гапанёнак. Пасля ўз'яднання Беларусі Жызынеўскія былі сярод тых, каго планавалі выслаць у Сібір. Потым была нямецкая акупацыя, і ў 1944 годзе сям'я пераехала ў Нямеччыну. Адтоль у 1949 годзе яны перабраліся ў ЗША. Вера скончыла факультэт вольных науک Універсітэта Брэдлі (1954). Браала актыўны ўдзел у студэнцкім жыцці, ужо там арганізавала жаночы ансамбль беларускага танцу. У 1958 годзе выйшла замуж за доктара Вітаута Рамуку.

У 1963 годзе Вера і Вітаут Рамуки пераехалі на сталае месца жыхарства ў Чыкага. Неўзабаве яны разгарнулі ў гэтым горадзе вельмі актыўную грамадскую дзеянасць, мэтай якой было аб'яднанне тых, хто прыехаў з Беларусі. Беларускі каардынаторны камітэт, які ўзначальвалі Вітаут і Вера Рамуки, злучаў у цікавых агульных грамадска-культурных мерапрыемствах беларусаў, што гуртаваліся вакол уніяцкай парафіі Хрыста Збаўцы і праваслаўнай царквы Святога Юрыя. Дзяячкуючы спадарыні Веры да многіх падзеяў далучаліся і тыя, хто прыязджаў з Беларусі на эміграцыю ў дзевяностыя гады і пазней.



Вера Рамук была ініцыятарам мно-гіх сустэрэз з палітыкамі і грамадскімі дзеячамі ЗША, дзе звярталася ўвага на палітычнае становішча ў Беларусі, стаўленне ўладаў да нацыянальнай мовы і культуры. Яна арганізоўвала экспазіцыі твораў мастакоў і кан-цэрты музыкантаў, што прыехалі ў ЗША з Беларусі, рыхтавала выданне кніг з беларускай побытавай тэма-тыкай, ініцыявала рэгулярную вы-ставу беларускіх навагодніх ялінак у мэрыі Чыкага і ў офісе графства Куک, браала актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і святкаванні Дня Волі. Многія, хто прыезджаў з Беларусі ў Чыкага, лічылі за гонар пабываць у доме Рамукоў, пагуторыць з імі...

Сталася так, што 9 сакавіка памёр Вітаут Рамук, а амаль праз два месяцы пайшла з жыцця і спадарыня Вера.

Паводле Ванкарэмса Нікіфаровіча

МГА "Згуртаванне беларусаў све-ту "Бацькаўшчына" выказвае шчы-рыя спачуванні родным Веры Рамук і ўсім, хто яе ведаў, у сувязі з цяжкай стратай. Вечная памяць!

НАВІНЫ

ФЕСТЫВАЛЬ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА Ў БЕРЛІНЕ

У Берлінскім доме мастацтваў "Тахелес" з 15 траўня па 15 чэрвеня ў ме-жах фестывалю беларускага мастацтва "Дах-10" працуе выставка жывапісу і графікі.

У сталіцы Нямеччыны беларускае выяўленчае мастацтва прадстаўляюць жывапісцы і графікі Сяржук Цімохава, Віталь Герасімаў, Васіль Касцюченка, Андрэй Савіч, Павал Кастусік, Аляксандр Дзямідаў, Генадзь Драздоў, Алесь Суша і Аляксандр Родзін. Усяго

у вялікай зале "Тахелеса" дэманстру-ецца 55 працаў беларускіх мастакоў.

Па словам куратора выставы ў Берліне, намесніка старшыні Белару-скага саюза мастакоў па выставачнай дзеянасці Сержука Цімохава, выста-ва займела цёплы прыём, добры рэ-зананс, а таксама вялікую цікавасць з боку берлінцаў і гасцей нямецкай сталіцы. У праграму фестывалю "Дах-10" увайшлі выступленні беларускіх перформераў, артыстаў і музыкаў.

Паводле "БелаПАН"

Беларусы ў свеце

№05 (100), травень 2010

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына".
Распаўсюджваецца на правах
унутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з думкай рэдакцыі.
Падрыхтоўка матэрыялаў і
верстка - Т. Печанко
Адказныя за нумар -
А. Макоўская, Н. Шыдлоўская
Наклад 250 асобнікаў

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЧЭРВЕНЬ 2010 ГОДА

7 чэрвеня - 185 гадоў таму, у 1825-м, нарадзіўся Эдвард Паўловіч (1825-1909), мемуарыст, мастак, асветнік, удзельнік паўстання 1863-1864 гг.

8 чэрвеня - 90 гадоў таму, у 1920-м, у Вільні выйшла газета "Незалежная думка" (выдавалася да 11 ліпеня 1920 г.).

9 чэрвеня - 40 гадоў таму, у 1970-м, у Нью-Ёрку ў сваёй кватэры невядомымі забітымі Уладзімір Тамашчык (у манастве Васіль) (1900-1970), праваслаўны святар, архіепіскап БАПЦ, дзеяч эміграцыі ў Ня-меччыне і ЗША.

12 чэрвеня - 115 гадоў таму, у 1895-м, нарадзіўся Леапольд Родзевіч, палітычны і грамадскі дзеяч, драматург, публішыст, паэт. Загінуў пасля 1938 г. у савецкім канцлагеры.

14 чэрвеня - 110 гадоў таму, у 1900-м, нарадзіўся Міхась Забэйда-Суміцкі (1900-1981), спявак, педагог, дзеяч эміграцыі ў Аўстраліі.

15 чэрвеня - 105 гадоў таму, у 1905-м, нарадзіўся Юрка Віцьбіч (1905-1975), пісьменнік, грамадска-культурны дзеяч, дзеяч эміграцыі ў ЗША.

16 чэрвеня - 55 гадоў таму, у 1955-м, у Нью-Ёрку памёр Васіль Рагуля (1879-1955), грамадска-культурны дзеяч, пасол польскага сейма, педагог, дзеяч эміграцыі ў Ня-меччыне, Бельгіі, ЗША.

20 чэрвеня - 5 гадоў таму, у 2005-м, памерла Аляксандра Бергман (1906-2005), дзяячка Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, даследчык гісторыі, вязень савецкіх канцлагераў.

21 чэрвеня - 190 гадоў таму, у 1820-м, нарадзіўся Браніслаў Залескі (1820-1880), мастак, пісьменнік, удзельнік вызвален-чага руху.

22 чэрвеня - 60 гадоў таму, у 1950-м, у Маладзечне адбыўся суд над удзельнікамі мядзельска-смаргонскага вучнёўскага антысавецкага падплюя. Большасць удзельнікаў асуджана на 25 гадоў савецкіх канцлагераў, а кіраўнік групы Расціслаў Лапіцкі - на расстрэл.

24 чэрвеня - 110 гадоў таму, у 1900-м, нарадзіўся Кузьма Чорны (сапр. Мікалай Раманоўскі, 1900-1944), пісьменнік, класік беларускай літаратуры, публішыст, вязень савецкіх турмаў.

26 чэрвеня - 110 гадоў таму, у 1900-м, нарадзіўся Мікола Цэлеш, пісьменнік, дзеяч эміграцыі ў Ня-меччыне і ЗША. Памёр пасля 1976 г.

Адрас рэдакцыі:

бул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск
220030, Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@lingvo.minsk.by zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 200-70-27